

## ТЭМА 3. ЕЎРОПА Ў ПЕРЫЯД АНТЫЧНАСЦІ

1. Этнічная і сацыяльна-эканамічная геаграфія Еўропы ў перыяд антычнасці.
2. Геаграфія Старожытнай Грэцыі.
3. Геаграфія Старожытнага Рыму.

### Літаратура

Максаковский, В.П. Историческая география мира/ В.П. Максаковский. - М., 1997.

Народонаселение: прошлое, настоящее, будущее. - М., 1987.

Народы мира. Историко-этнографический справочник. - М., 1988.

Dictionary of Greek and Roman Geography (1854) William Smith - <http://www.perseus.tufts.edu/hopper/text?doc=Perseus%3Atext%3A1999.04.0064&redirect=true>

### 1. Сацыяльна-эканамічная геаграфія Еўропы ў перыяд антычнасці.

Этнічная карта Еўропы ў старажытны перыяд неаднаразова мянялася. У 4-3 тыс. да н.э. адбываецца *індаеўрапейскае* засяленне Еўропы. У выніку расселення на вялізарнай тэрыторыі сувязі паміж асобнымі індаеўрапейскімі плямёнамі губляліся, што ў сукупнасці з асіміляцыйнымі працэсамі прыводзіла да фарміравання асобных індаеўрапейскіх этнасаў. На заходзе Еўропы рассяліліся шматлікія *кельцкія плямёны*, якія апанавалі тэрыторыяй Галіі (*галы*), Брытаніі (*брэты*), Іспаніі (*кельтібэры*). Карэнныя народы былі асіміляваны або выцеснены ў менш зручныя для пражывання тэрыторыі (*іберы* ў Іспаніі, магчыма *пікты* ў Брытаніі). Тэрыторыю Апенінскага паўвострава засялілі плямёны *італікаў*, на паўночным заходзе Балканскага паўвострава рассяліліся *ілірыйцы*. У паўднёва-ўсходнім Еўропе і Малой Азіі – *фракійская* і *грэчаская* плямёны. У Паўночнай Еўропе сформіраваліся *германцы*, у Цэнтральнай і Ўсходній Еўропе – *славяне* і *балты*.

У ходзе пашырэння Рымскай імперыі многія захопленыя рымлянамі народы былі *раманізаваны* (*гала-рымляне*, *ібера-рымляне*, *ілірыйцы*, *фракійцы* (дакі), аднак ва ўсходніх дыяцэзах раманізацыя не дайшла да асіміляцыі, тут працягвалі развівацца такія этнасы як *грэки*, *копты* (егіпцяне), *габрэі*, *армяне* і г.д.. У першай палове 1 тыс. пачынаецца актыўная міграцыя германцаў на поўдзень і паўднёвы ўсход ад арыяла іх пражывання, дзе сформіраваліся такія племянныя саюзы як *франкі*, *вестготы*, *остготы*, *вандалы*, *свеевы*, *бургунды*, *вандалы*, *лангабарды*. У 4 ст. ва Ўсходнюю Еўропу праніклі пераважна цюркамоўныя плямёны *гунай*.

Найбольш перадавым эканамічным рэгіёнам антычнай Еўропы з'яўлялася Міжземнамор'е, асабліва ўсходняя яго частка. Тут існавалі спрыяльныя ўмовы для пераходу ад спажывецкай да вытворчай гаспадаркі і, як вынік, да развіцця сельскай гаспадаркі, а затым рамяства і гандлю. На Крыце, а затым на Балканскім паўвостраве з'яўляюцца буйныя палітычныя і эканамічныя цэнтры (Кнос, Мікены). Гандлёвыя контакты з пярэднеазіяцкімі краінамі, грэчаская каланіальная экспансія, заваяванні Аляксандра Македонскага, а затым уключэнне усяго Міжземнамор'я ў склад Рымскай імперыі спрыяла пэўнай ўніфікацыі грамадска-палітычнага жыцця і садзейнічала фарміраванню адзінай эканамічнай прасторы і адносна хуткай урбанізацыі ў Міжземнамор'і. Найбольшая шчыльнасць насельніцтва харектэрна для ўзбрярэжжа Міжземнага мора, чым далей ад яго, тым менш шчыльна была заселена Еўропа.

**2. Геаграфія Старожытнай Грэцыі.** У еўрапейскім рэгіёне першая цывілізацыя ўзнікае на востраве Крыт. Пачынаеца крыта-мікенскі перыяд у гісторыі Старожытнай Грэцыі. Цывілізацыя на Крыце атрымала назыву “Мінойская цывілізацыя”. На мяжы 3-2 тыс. да н.э. Мінойская цывілізацыя падвергнулася нашэсцю *грэкаў-ахейцаў*, якія гіпатэтычна з'явіліся з *Aхіавы*. Панаванне ахейцаў прывяло да стварэння новай цывілізацыі, якая атрымала назыву Мікенскай. Ахейцы заснавалі гарады *Афіны*, *Мікены*, *Тырынф*, *Пілас*, яны актыўна адкрывалі новыя прасторы ў Міжземнамор'і, удзельнічалі ў Траянскай вайне. У 12 ст. да н.э. ахейцы былі вытеснены на поўнач Пелапанэса (*Ахайя*) плямёнамі *дарыйцаў*, у сваю чаргу мясцовыя плямёны *іанійцаў* вымушаны былі мігрыраваць у Малую Азію і на Крыт.

Напрыканцы перыяда “цёмных стагоддзяў” этнічная карта Старожытнай Грэцыі выглядала наступным чынам: на поўначы жылі *эалійцы*, Сярэднюю Грэцыю і Пелапанэс засялялі *дарыйцы*, у паўднёва-ўсходній Грэцыі (Атыка) аселі *іанійцы*, паўночны Пелапанэс (*Ахайя*), быў заселены *ахейцамі*. У Старожытнай Грэцыі сфарміраваліся наступныя вобласці: *Беотія*, *Аркадыя*, *Ахайя*, *Эаліда*, *Эліда*, *Лаконіка*, *Аргаліда*, *Месенія*, *Дарыда*, *Атыка*, *Эубея*, *Халкідыка*, *Іёнія*, *Троя*.

У архаічны перыяд адбываецца афармленне поліснай сістэмы (*Афіны*, *Спарта*, *Карынф*, *Фіви*, *Аргас*, *Дэльфы*, *Мегара*). У гэты ж перыяд разортваецца грэчаская калонізацыя Міжземнамор'я, фарміруюцца грэчаскія калоніі ў Італіі (*Тарэнт*, *Гітоній*, *Неапаль*, *Мессана*, *Сіракузы*), заходнім Міжземнамор'і (*Масалія*, *Ольвія*, *Нікея*, *Эмпарыён*), Прычарнамор'і (*Візантый* (Стамбул), *Ціра* (Белгарад-Дністроўскі), *Ольвія* (каля Мікалаева), *Херсанэс* (Севастопаль), *Феадосія*, *Панцікапей* (Керч), *Німфеі* (каля Керчы), *Фасіс* (каля Поті), *Трапезунд*). Афармляецца грэчаская *гідранімія* (*Родан*

(Рона), *Iстр* (Днестр), *Барысфен* (Дняпро), *Ра* (Волга), *Эўксінскі понт*, *Меаціда*, *Гірканськае возера*.

У класічны перыяд аформіліся *Беатыйскі саюз*, *Дэлоская сімахія*, *Пелапанескі саюз*. Вялікую ролю ў жыщі антычнага свету адыграла ўзвысушаяся ў 4 ст да н.э. *Македонскае царства*.

**3. Герафія Старажытнага Рыму.** Этнічная карта Італіі на пачатку 1 тысячагоддзя была прадстаўлена шэрагам плямён: *лігуры, умбры, сабіны, лаціны, самніты, бруціі, этрускі*. Апошняе з плямён у перыяд з 8 па 3 ст. да н.э. дасягнулі высокага ўзроўня развіцця і аказалі значны ўплыў на фарміруючуюся Рымскую дзяржаву, якая іх і паглынула.

У 3 ст. да н.э.-2 ст. н.э. праходзіў рост *Рымскай дзяржавы*. Да 74 г да н.э Рым авалодаў значнай часткай Іспаніі, паўднёвым узбярэжжам Галіі, астравамі Міжземнага мора, Кірэнаікай (Лівія), Балканскім паўвостравам і значнай часткай Малой Азіі. У перыяд з 74 па 30 г. н.э. пад уладаю Рыма апынулася Галія, тэрыторыя сучаснага Туніса, Ілірыя, паўднёвае ўзбярэжжа Чорнага мора, Сірыя і Кілікія. У другой палове 1 – 2 ст. Рымская імперыя захапіла Брытанію, Паўночную Іспанію, Рэцыю, Норык, Панонію, Мёзію, Дакію, амаль увесь Блізкі Ўсход і паўночнае ўзбярэжжа Афрыкі.

Такі значны рост патрабаваў стварэння дакладнага адміністрацыйнатаэрытарыяльнага падзела. У 3-4 ст. у выніку рэформ Дыяклетыяна і Канстанціна Вялікага Рымская імперыя была падзелена на 4 прэфектуры, 12-15 дыяцэзаў, якія, у сваю чаргу, падзяляліся на правінцыі. У *прэфектуру Галія* ўваходзілі дыяцэзы Брытанія, Галія, Іспанія; да *прэфектуры Італія* адносіліся дыяцэзы Італія, Ілірык, Афрыка; *прэфектура Ілірыя* была самай маленъкай, яна ўключала ў сябе дыяцэзы Македонію і Дакію (не супадае геаграфічна з правінцыяй Дакія, якая існавала ў 2-3 ст.!); самай вялікай прэфектурай быў *Усход*, які складаўся з дыяцэзаў Фракія, Понт, Азія, Усход, Егіпет.

У 3-4 ст. у Рымской імперыі пачаўся сур'ёзны крызіс, які прывёў да распаду Рымской імперыі на *Захаднюю Рымскую імперыю*, якая ў канцы 5 ст. канчаткова знікла пад ударамі варвараў-германцаў, і *Ўсходнюю Рымскую імперыю*, якая ў грэчаскім абліччы працягнула сваё існаванне да сярэдзіны 15 ст. і больш вядомая пад назвай *Візантыя*.